



**ВЫСТАВАЧНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У АДЗЕЛАХ АБСЛУГОЎВАННЯ
НА ЛІПЕНЬ 2022 ГОДА**

АДЗЕЛ АБАНЕМЕНТА


«Квітней, красуй, дарагая мая Беларусь» да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь	з 1 ліпеня
«Беларусь была, ёсць і будзе...» да 140-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы	з 1 ліпеня
«Гений авантюрного романа» к 220-летию со дня рождения Александра Дюма	з 1 ліпеня
«Фитотерапия для всех»	з 1 ліпеня
«Великий иконописец» ко Дню преподобного Андрея Рублева	з 1 ліпеня

АГУЛЬНАЯ ЧЫТАЛЬНАЯ ЗАЛА

«Путь к самому себе» к 140-летию со дня рождения Германа Гессе, немецкого романиста, поэта, критика	з 2 ліпеня
«Заўседы жыві і квітней, Беларусь!» да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь (сумесна з аддзелам перыядычных выданняў)	з 3 ліпеня
«За любовь и верность» ко Дню семьи, любви и верности	з 8 ліпеня
«Дети в интернете: как обезопасить своего ребенка в виртуальном мире»	з 10 ліпеня
«Рыболовство и аквакультура: увлечение и бизнес» к Международному году кустарного рыболовства и аквакультуры	з 11 ліпеня
«Фундамент счастья» ко Дню строителя	з 15 ліпеня
«Сталинград: гордая память истории» к 80-летию с начала Сталинградской битвы (17 июля 1942 г.)	з 17 ліпеня
«Гений авантюрного романа» к 220-летию со дня рождения Александра Дюма, французского писателя	з 24 ліпеня

АДЗЕЛ ПЕРЫЯДЫЧНЫХ ВЫДАНИЯЎ

«Заўседы жыві і квітней, Беларусь!» да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь (сумесна з агульнай чытальнай залай)	з 3 ліпеня
--	------------



АДДЗЕЛ КРАЯЗНАЎСТВА

«Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь»	з 2 ліпеня
Цыкл выстаў «І сёння з намі Колас і Купала» «Як на свет радзіўся Янка...» да 140-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы	з 6 ліпеня
«Позволь показать тебе Родину...» к 60-летию со дня рождения поэта Николая Наместникова	з 14 ліпеня
«Чалавек, які збіраў камяні: Ігнат Дамейка» да 220-годдзя з дня нараджэння вучонага-геолага, удзельніка вызваленчага руху ў Беларусі	з 20 ліпеня

ДЗІЦЯЧЫ АДДЗЕЛ

«Мой дом – моя Беларусь» ко Дню Независимости Республики Беларусь	з 2 ліпеня
«Летапісец эпохі» да 140-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы	з 6 ліпеня
«Без приключений жизнь не та»	з 15 ліпеня
«Полосатые книги» к Международному дню тигра	з 25 ліпеня

АДДЗЕЛ ЛІТАРАТУРЫ ПА МАСТАЦТВЕ

«Роднай краіне прысвячаецца» да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь	з 2 ліпеня
---	------------

ЭЛЕКТРОННАЯ ЧЫТАЛЬНАЯ ЗАЛА


«Рыцарь пера и шпаги» к 220-летию со дня рождения французского писателя Александра Дюма	з 1 ліпеня
--	------------

ПУБЛІЧНЫ ЦЭНТР ПРАВАВОЙ ІНФАРМАЦЫІ

«Беларусь Незалежная!» да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь	з 2 ліпеня
--	------------

АДДЗЕЛ ВЫДААННЯЎ НА ЗАМЕЖНЫХ МОВАХ

«Беларусь незалежная, унікальная, самабытная» да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь	з 3 ліпеня
«Марк Шагал – вечны сімвал Віцебска» да 135-годдзя з дня нараджэння мастака	з 7 ліпеня



<i>«Акрылены фарбамі жыцця » да дня нараджэння Марка Шагала</i>	з 7 ліпеня
<i>«Геній авантурнага рамана – Аляксандр Дзюма» да 215-годдзя з дня нараджэння французскага пісьменніка</i>	з 24 ліпеня